

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

263 (1220) ПЯТНИЦА, 31-го ноября 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАПДІСІ:

1 месіц	30 кап.
3 месіцы	90
6 месіцаў	1р.80
1 год	3р.80

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сакратары—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсомольская 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДАНИЯ X.

Конт асобнага №—2 кап.

Адкрылася III райконферэнцыя Фрунзэўскага раёну

Учора ўвечары ў памяшканьні клубу Працасьветы адкрылася III раённая канферэнцыя комсамолу Фрунзэўскага раёну.

Пасля абраньня рабочага прэзыдыуму і ганаровага, у склад якога ўвайшлі: Політбюро ЦК УсеКП(б)Б, бюро ЦКК КП(б)Б і генэральны сакратар ЦК УсеЛКСМ тав. КОСАРАЎ, з дакладам аб рабоце ЦК ЛКСМБ выступіў сакратар ЦК ЛКСМБ, тав. ПАЛЯКОЎ.

Канферэнцыя ўшанавала ўставаўнем памяць т. Фрунзэ.

На комсамольскіх канферэнцыях

ЗАДАЧА БЫЦЬ У АВАНГАРДЗЕ

В КОНКРЕТНЫХ СПРАВАХ МОБІЛІЗОВАЦЬ ЭНЭРГІЮ МАС КОМСАМОЛЬЦАЎ І ПРАЦОЎНАЙ МОЛАДЗІ, ТВАРЫЦЬ ПАВАРОТ САЮЗУ ТВАРАМ ДА ВЫТВОРЧАСЬЦІ

Напрымірымаць у барацьбе з адхіленьнямі ад партыйнай лініі—асноўная ўмова паспяховасьці руху ўперад ПАВЫСІЦЬ ТЭМПЫ РАБОТЫ—ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ДНЮ

На райконферэнцыі Кастрычніцкага раёну

На Сьмілаўскай райконферэнцыі

Под знакам большавіцкай самакрытыкі

Кастрычніцкі райком комсамолу шмат станоўчых бакоў, але кампаней-рабочы, студэнт і сялянскія аб гэтым гаварыць менш чым падыхолах. На працягу ўсёй райконферэнцыі адзінства большавіцкай дэмакратыі, канферэнцыя павышкі правірае, ніколі райсправіўца з пастаўленымі пэда-агавары кіраўніцтва арганізацыі ў перыяд рэканструкцыі народнага гаспадарства. Толькі на такім пункце пачынаюць прыводзіць ваю працу канферэнцыя. Вось аб гэтым гавораць прамыя ў прамой аказаньнях перыяду на канферэнцыі.

кагоць паказь на прыклад "паперачка" з райкому, а гэты "паперачка", часам і затхлыя ў кішэні таго або іншага сакратара ячэйкі.

Быць вобразам для ўсіх раёнаў

Пітушоў (сакратар Кастрычніцкага РК КП(б)Б. Пад бурным воплескім вітае канферэнцыю ад імя раённага камітэту партыі большавіцкай.

Рабочая класа надвычайна шчыра адносіцца да пастаўленых перад ёю задач—кажа тав. Пітушоў. Рабочыя кожную хвілінку гатовы нішчыць ліквідацыю прываў, працаваць у выхадны дні. Гэта іскрава паказалі Рабочыя "Энэргія", "Большавіка" і іншых заводаў. Рабочыя, як пікалі, змагаюцца за ліквідацыю нявольніцкіх тэмпаў і мэталду ў працы. Гэтага ня бачыць правыя ўдзілісты, якія ніколі не ў нашай штодзённай рабоце. Працягнуць хочучь верыць у пераможную творчую сілу рабочае класа.

чы валадзень харчаваньне, уваўшы шэфства над МЦРК. Мы ўвайшлі гэта шэфства, але не над пасобнымі вучэцкамі МЦРК, а наогул над усім МЦРК. У вышкі—палепшаньня няма. Брыюкі (Менскі дзённы рабфак): Праца з самправеркай з рук воп дрэна-ная. Колектыў зав. "Энэргія" пасля прыверкі ня здолеў правесці працу на новыя рэйкі. Тое-ж вышкі ў комсамольскім колектыве і на МСБ. Шмат комсамольцаў тут працуюць па-кавіншаму.

Ч. рывілі Зьменіч часам ня чула адносіцца да юнкорскіх доўсаў. Адзін юнкор даслаў невялікі доўсаў у "Зьмену" аб уваўшым у мому палойках на пэдфак, але гэты доўс-ны ня былі надрукаваны.

Кудаш (ДПУ): У раёне 50 комсамольскіх колектываў. Вядома, што ўсіх гэтых колектываў райком ня можа абслужыць у сабе жывога кіраўніцтва пры наяўнасці трох асноўных прапаўніц. Неабходна скласці бач-павіны агляду пры райкоме, што значна дапаможа ў вырашэньні гэтай задачы.

ЧЗ: Неабходна арганізаваць куток, у якім-бы кожную выліжэньку ась-вяціўся вопыт працы пасобных ко-лектываў.

Недалі але... захадаў ня прымалі

Райком (рабфаканов). Райком мае шмат станоўчых бакоў, а значна больш не-агоў. Ударная праца і сонска-агоўны колектыў шмат якіх заводаў комсамолу не правірае. Некато-рыя асабнасьці на канферэнцыі, якія не шмат такіх ячэек, якія не абіраў пытаньне кантракцыйна-агоўнага да прадпрыемствам да ка-агоўнага і не распрацаваў адзую-агоўнага. Райком на гэты глянцэ з ха-агоўнага і не рэагуе.

Райком нічога не зрабіў у справе агоўнага комсамольскага бачу, аб гэтым і ў дэмакратыі нічога ня сказана. Пытаньне хоць сьцьвяжы гвар-агоўнага Зьменіч, там яскрава ска-зана, што райком комсамолу не зьяв-ляе увагі на выхаваньне профіко-агоўнага, там як мы ставім пытаньне аб працы ва ўсю шырыню.

Райком (завод "Ударнік"). У склад ко-агоўнага ўвайшоў вагавы пэх "Энэ-агоўнага". Калі мы зыходзілі ад "Энэ-агоўнага" абідаў забяспечыць нас у агоўнага парадку разам з "Энэргія", а-агоўнага хутка аб нас забыліся. За-агоўнага нялежаюч матэрыял (важкі, агоўнага), нам даслаў вейкі дэра-агоўнага, якія годны толькі на папі-агоўнага.

Райком у май месцы на "Энэргія" агоўнага заклашты пад'ёмнік. Гэты пад'ём-нік павінен быў прыбыць да нас у агоўнага месцы, але яго няма нічога і агоўнага. Асудзіць гэты пад'ёмнік адражае вытворчасць, бо скар-агоўнага знаага многа жывой рэ-агоўнага сілы.

Райком аб гэтых фактах ведаў, яму агоўнага сьцьвяжыла, але ніякіх заха-агоўнага ня прымаў, каб дапамагчы нам агоўнага.

Парткіраўніцтва-ж у нас зусім сла-агоўнага.

Вагуш (АБВШ). Па пытаньне агоў-нага райкому нічога не рабіў. Дзе-агоўнага і сотні працоўнай моладзі заста-агоўнага па-за шэрагамі ТДА-агоўнага. Райком ні разу не зьявіўся да нас, агоўнага за дапамогаю.

Сакратар (з-д "Большавік"). З сонска-агоўнага у нас было дрэнна. Зараз мы агоўнага комсамольскую брыгаду, агоўнага па 3 проц. сабекошт, а 15 проц. далі сустрачым прамфі-агоўнага.

Пасля нас уваўліся за стварэньне агоўнага брыгад і старыя рабочыя. Рай-агоўнага не займаўся справамі бытавых агоўнага.

Кучар (Падфак БДУ)—Комсамоль-агоўнага арганізацыя ня прымае агоў-нага ўдзелу ў барацьбе з нацыяна-агоўнага дэмакратыям, ня вырывае яго за-агоўнага формаў, яго ко трэво-агоўнага сутнасць.

Валхав (агітпрод РК ЛКСМБ)—Калі "Чароная Зьмена" і "Комсомольская Прада" перыядычна высюваюць і-агоўнага вопыт і мэталды працы, дык агоўнага нашых ячэек гэтых мэ-агоўнага і вопыту не падыхолаюць, а ча-

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

агоўнага арганізацыя ня прымае ўвагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

ДА НОВЫХ БОЕК І ПЕРАМОГ

Два з паловай дні працавала райконферэнцыя Сьмілаўскай комсамолі.

Сакратар РК Вольскі ў справядачным дакладзе падкрэсьліў, што Сьмілаўскай арганізацыя прышла на канферэнцыю ў асноўным эдэролаў, ідэагэічна вытрыманал. Мы мобілі-агоўнага арыю комсамольцаў на кол-агоўнага фронт будаваць соцыялісты-агоўнага гаспадарку. Дзякуючы нашаму ўдзелу колгасы Сьмілаўшчыны вы-агоўнага большавіцкі экзамен і вы-агоўнага пераможцамі. Мы маем у раёне 25 проц. колектываў агоўнага агоўнага.

У час баловоў работы мы выгналі з КСМ пэдфак, малаверцаў, кула-агоўнага падпалаў, усіх, хто стана-агоўнага ўперак нашага руху. Бюро РК прымае рашучыя захады да агоўнага, прывернуўшы білетам, агоўнага руху класавага ворага. Так, напрыклад, член бюро РК—Кап-агоўнага—першым запысаўся ехаць у агоўнага, а як прыжыося ехаць—агоўнага. Райком выключыў Ка-агоўнага з комсамолу. У месцачо-агоўнага агоўнага, з 30 чалавек, якія запысаўся ехаць у агоўнага, паехаў толькі адзін. Мы зьявілі агоўнага кіраўніцтва Рудзён-агоўнага і Дуборскай КСМ агоўнага.

Прамоўцы ў сьцьвяжы агоўнага, што накіраваны ў колгасы бры-агоўнага комсамольцаў апраўдалі сабе на працы.

Партарганізацыя не зьявляе увагі на нашу арганізацыю. Напрыклад, старшыня РКВ—Шэлег, прымаю-агоўнага да агоўнага сьцьвяжы "Сэрп", ні разу на сходзе ня быў. Некаторыя комсамольцы гэтыя колгасу, як Стась Войнаховіч, кажуць, што агоў-нага арганізацыя аслабаеца. Ячэй-ка ня біла па такіх выхавках агоў-нага класавага ворага.

Дэлегаты зазначылі, што бюро агоўнага РК ня кіруець піонерскімі агоўнага.

Комсамольцы Левін і Хурман,—першы з іх член партыі, другі

кандыдац,—апалявалі перад канфе-агоўнага на няправільным дзеі РК, накіраваны суіроць іх. Дробна-агоўнага арганізацыя аслабаеца. На прыжыоцы ўдзелу ў працы КСМ, мы абвіна-агоўнага агоўнага РК у "агоўнага" самак-агоўнага. Справа вось у чыі. Рабкор Га-агоўнага Нема абвінавачваў працаў-агоўнага РК у гавоце "Акадэб" нібы мы агоўнага, ня маючы на гэта ніякіх падстаў. Райком паставіў агоўнага на абгаварэньне комсамольскай агоўнага арганізацыі месцачка. Выліжэся, што допіс не аднавадэ сапраўд-агоўнага. На сходзе "комсамольцы" Цейтлін і Фрыдман заклілі, што агоўнага душаць, ня пусцаюць ву-агоўнага. Фурман і Левін натуралі такім настроі.

Канферэнцыя азначыла аслаба агоўнага арганізацыі (з агоўнага, а іх у раёне 400), слабую пракоўку КП(б)Б (у арганізацыі 12 чалавек) і выліжэся практычныя шляхі для агоўнага працы.

Рыг. Малаток.

Закрылася канферэнцыя Барысаўшчыны

(Па тэлефону ад нашага юнкора)

27-га кастрычніка скончыла сваю працу III райканферэнцыя комсамолу Барысаўшчыны.

Канферэнцыя заслухала даклад ЦК ЛКСМБ, справадачу РК і іншыя пытаньні.

Сакратаром РК абраны тав. Гасперскі.

Кугель.

У конкурсе ня ўключыліся

На Шклоўскай фабрыцы "СПАРТАК" на апошні час быў шэраг прываў, аб якіх ужо шмат пісалася.

Бюро комсамольскага колектыву, аднавадэ-б, павіна было заража мобілізаваць усе сілы на ліквіда-агоўнага прываў. Замест гэтага комсамольскай арганізацыі мала ведае пра барацьбу са стратамі і а-агоўнага часу не паступіла нічога нівод-агоўнага комсамольскай прапаўны на рэагываваць прадпрыемства.

Пытаньне барацьбы па сьцьвяжы быццам і недатычыць нашых комсамольцаў. З-за бяздзейнасьці бюро колектыву, на сходзе агоўнага мех-агоўнага агоўнага, прысьвечаным пы-агоўнага барацьбы за свцаг, замест 25 комсамольцаў прысутнічала 8, і пытаньне было амавана.

Бюро комсамольскага колектыву ня ўдчыла мінулых опартуністыч-агоўнага памылак фабрычных аргані-агоўнага і працягвае працаваць па-агоўнага.

Завіруха.



Вытворча-бытавыя коммуны выліжэлі ў райкоме з галавы.

213 ударнікаў імя райконферэнцыі

На імя канферэнцыі наступіла колектыўная заява вучняў МНВ аб уступленьні ў комсамол.

"Мы, вучні МНВ (Менскай школы вучнёўства) просім запысьці нас у шэрагі ЛКСМБ, каб шчы больш змагацца разам на будучы-агоўнага фронце. Мы ўсе, як адзін, аб-агоўнага сябе ударнікамі імя трэцяй раённай канферэнцыі Кастрычні-агоўнага раёну".

213 подпісаў.

Уся праца канферэнцыі праходзіць пад агнём большавіцкай самакрытыкі.

ТОДАР АЛЕСІН.

Прывітаньне АДПУ

Ададанаму барацьбіту, які стаіць на абароне інтарэсаў пролетарскай дыктатуры,—АДПУ, ад 3 канферэнцыі комсамольскай арганізацыі Кастрычніцкага раёну—пажае комсамольскае прывітаньне.

Ваша непахісная большавіцкая дзейнасьць, у барацьбе знутранымі контррэвалюцыйнымі сіламі ў барацьбе па вывудзеньні і знішчэньні дэбнасьці асобных груп і рэ-агоўнага контррэвалюцыйных арганіза-агоўнага, ня раз давала магчымасьць нашай партыі і ўсёй рабочай класе Савецкага Саюзу паліраджаваць выбух адваіта шкодных падрыўных боюбаў на самых разнаітых участ-агоўнага нашага соцыялістычнага бу-агоўнага.

Раённая канферэнцыя ЛКСМБ уваўна ў тым, што АДПУ і на-агоўнага в пільным вокам наставога і вострыя клінок пролетарскай дык-агоўнага татуры будзе з такой-жа аднаса-агоўнага і вясавай няпрымірымаьцю змагацца з класава-варажымі і контр-агоўнага рэвалюцыйнымі сіламі за інтарэ-агоўнага рабочае класы ў ле напруджанай ба-агоўнага рацьбе па будучынтву соцыялізму.

У гэтай барацьбе з класава-варажымі, контррэвалюцыйнымі сіламі раённая арганізацыя ЛКСМБ, у асебе сваёй райканферэнцыі, абляе нам большавіцкую дапамогу.

Няхай жыве АДПУ—надаёны вартавы пролетарскай дыктатуры!

Няхай жыве УсеКП(б)—кіраўнік саббудуўніцтва!



ПАМ'ЯЦІ М. В. ФРУНЗЕ

Сьвіння—сумная гадавіна. Паць год таму навад мы страцілі аднаго з самых моцных, самых цьвёрдых і непахісных нашых таварышоў—М. В. Фрунзе.

Усё жыццё Міхаіла Васільевіча Фрунзе было вобразам героічнай, самаадданай барацьбы за рэвалюцыю, за справу рабочае клясы. Ён прайшоў надзвычайную вытрымку ў часы глухой рэакцыі, у дні поліцэйскага і чарносоценнага свавольства. Ён паціху шуйскіх жэлоў у час забастоўкі 1905 году. Ён дапамагаў сваім таварышам рэвалюцыйным захоўваць багавольства духу ў пэўных асяродках Уладзімерскай турмы. Ён вёў за сабой рэвалюцыйных рабочых у дні вулічных боёў у Маскве. Ён здолеў аб'яднаць атрады чырвонагвардзейцаў у магутную, гронную сілу, перад якой, трапеўчы, уцякалі ворагі. Нарэшце, у дні рашучых, пераможных баёў рэвалюцыі, ён знаходзіўся ў перадавых шэрагах Чырвонай арміі,—і яго стратэгічнаму таленту, яго выключнай мужнасці, яго здольнасці натхніць масы і прасочваць іх свядомасцю рэвалюцыйнай адважнасці, гісторыі рэвалюцыі і Чырвонай арміі абавязана самамі арміі старонкамі сваіх перамог.

Уладачы прыродным талентам арганізатара-наладчыка, палбожчыка М. В. Фрунзе бязупынна працаваў

над павышэннем сваіх тэарэтычных ведаў.

Гэта дапамагло яму ў першыя гады перадышкі, у гады пачатку мірнага будаўніцтва прыносіць справе рабочае клясы на меншую гарысць, чым на фронтах грамадзянскай вайны.

Тэорыя для М. В. Фрунзе была справай, непасрэдна звязанай з практыкай. Ён ніколі не быў габітэтным работнікам. Тэорыя, успрынятая Фрунзе, заўсёды нараджала дзейнасць. На сканчэнню грамадзянскай вайны, ён дапамог рэарганізаваць армію.

Ваенная рэформа—справа яго рук. Ідэя тэрытарыяльнай сістэмы і яе ажыццяўленьне—яго заслуга. Адзіначальна ў арміі—ім распрацаванае мерапрыемства.

Тая практычная ўстаўка ў справе абароны Савецкага Саюзу, якая паслядоўча праводзіцца ва ўсе апошнія гады, непасрэдна выцякае з указаньняў, якія неадвокраць паўтараў тав. Фрунзе.

Усім сваім жыццём, усёй сваёй нястомнай дзейнасцю ён яўляў сабою вобраз сапраўднага рэвалюцыйна-бальшавіка.

Ведаўне сваёй клясы, кроўна дэдукаваў з ёю азначальна непахісна, да канца а раўданую зарас упэўненасць т. Фрунзе ў перамогу сацыялізму ў нашай краіне. А.

М. В. Фрунзе навіні ўлісаў сваё імя ў гісторыю вызвалення Беларусі. Занесены сюды вайною, ён з першых дзён лютаўскага перавароту стаіць у першых шэрагах барацьбітоў за справу рабочых і сялян.

Яшчэ ў 1914 годзе, калі пачалася вайна, тав. Фрунзе, пад прозьвішчам Міхайлаў, вядзе рэвалюцыйную работу на заходнім фронце, вядзе агітацыю сярод салдат і рыхтуе іх да рэвалюцыйных дзеяньняў, арганізуе падпольную работу бальшавіцкага характару і становіцца на чале падпольнай рэвалюцыйнай арганізацыі, цэнтр якое знаходзіцца ў Менску.

Роля тав. Фрунзе ў рэвалюцыйным змаганні на Захадзе, асабліва на Беларусі, вядзварная. Яго жыццё і рэвалюцыйная дзейнасць шчыльна звязаны з будаўніцтвам савецкай улады на Беларусі.

Ён сваёй напружанай партыйнай работай складае тую бальшавіцкую арганізацыю, ад якое камуністычная партыя Беларусі вядзе свой рост. Спачатку лютаўскай рэвалюцыі, ён сілаў першую бальшавіцкую арганізацыю, з якое потым вырасла тысячная Беларуска арганізацыя.

У далейшай сваёй рабоце тав. Фрунзе цьвёрда, рашуча і настойліва вядзе барацьбу з меншавікамі, эсэрамі, бундаўцамі і з тымі непраўдывымі „прыцэламі“ беларускага народу, якія пад сьцягам „незалежнай Беларусі“ падвечальвалі не воўчай зграі заходніх імперыялістаў.

Уся работа, якую правёў М. В. Фрунзе на Беларусі для замацавання савецкага ладу, засянаецца для яго жывым помнікам назаўсёды.

Камуністычная партыя і савецкая ўлада, ушаноўваючы памяць т. Фрунзе, як аднаго з сваіх заснавальнікаў і першых будаўнікоў, надалі былому Гарадскому райкому КП(б)Б назву імя Фрунзе. Другой Беларускай дывізіі таксама падана назва імя тав. Фрунзе.

ФРОНТ СТАЧКІ НЕПАХІСНЫ

Цэнтральны стачком заклікае бастуючых мэталістых працягваць барацьбу

Гнусны маніўр рэформістых

БЭРЛІН, 29. Сьвіння на нарадзе рэформісцкіх старшын стачкому абгаварвалася згода, складзеная ўчора паміж профбюрократамі берлінскіх мэталіпрамыслоўцаў аб тым, каб часова аддаць работу на стачных умовах.

Нарада праходзіла надзвычайна бурна.

Старшыня Берлінскага рэформісцкага саюзу мэталістых Урых, таксама як і сьвінненні нумар сацыял-фашысцкага „Форвэртса“, імкнуўся прадставіць гэтую згоду, як дасягненне для рабочых. Урых паведаміў, што міністр працы Штэгервальд час перагавораў заявіў, што калі ян будзе дасягнута згода, дык ён абвесьціць арбітражнае рашэньне (аб зьніжэньні зарплаты на 6-8 проц. абавязковым).

У спрэчках на дакладу Урыха выступіла каля 13 сацыял-дэмакратычных актывістаў. Усе прамовцы ў адзін голас заявілі, што яны ні пад якім выглядан не згодны з фармулёўкаю ўчарайшай згоды. Адзіным абаронцаў Урыха выступіў на нарадзе прадстаўнік рэформісцкага забастовачнага камітэту заводу „Стымэнс“, які заявіў, што сабастоўку доўга весці

нельга. Пад моцным націскам актывісту Урых згадзіўся правесці яшчэ раз галасаваньне членаў рэформісцкага профсаюзу мэталістых аб тым, ці прымаюць яны ўчарайшую згоду, ці не. Пры гэтым Урых заявіў, што галасаваньне будзе праведзена выключна сярод бастуючых членаў профсаюзу.

Гэтае рашэньне зьяўляецца грубай сиробай абдурцы бастуючых. Гэта даказваецца ня толькі сиробай пазбавіць бастуючых мэталістых, якія не знаходзяцца ў профсаюзе, права вырашаць далейшы ход барацьбы, але яшчэ ў большай ступені надрукаванай у сьвінненнім вачэрнім выданьні „Форвэртса“ заявай рэформісцкага забастовачнага камітэту заводу „Стымэнс“. У гэтай заяве забастовачны камітэт паведамае, што на заводзе „Стымэнс“, на згодзе паміж адміністрацыяй і профсаюзамі, рабочыя павінны прыступіць да работы заўтра раніцою і што рабочыя заводу „Стымэнс“ на прымуць ужо ўдзелу ў заўтрашнім галасаваньні.

Гэтым напамаленьнем „Форвэртс“ сам вырывае гнусны маніўр рэформістых.

Зарплата рабочых зьніжана

БЭРЛІН, 29. Вядомы буржуазны эканаміст Кучынскі друкуе ў сваім часопісе весткі аб зарплате і аб практычным мінімуме нямецкага рабочага за верасень месяц.

На гэтых вестках зарплата рабочых за верасень зьнізілася ў сярэднім на 12 марак 65 пфэнігаў (адна марка—41 кап.) толькі з прычыны скарачэньня рабочага часу. Сярэдні заробатак нямецкіх

рабочых у верасні зьменніўся на 7 марак і 9 пфэнігаў супроць верасня мінулага году. Накунна зьнізілася заробатак рабочага зьменнілася за гэты час на 14 проц. Кучынскі констатуе, што практычны мінімум рабочай сям'і з 3-мя дзецьмі перавышае ў верасні 1930 году на 21 проц. сярэдні заробатак індустрыяльнага рабочага.

Сумнае становішча народнае гаспадарк Польшчы

ВАРШАВА. Апублікавана справаздача польскага кон'юктурнага інстытута аб гаспадарчым становішчы ў верасні.

У дакладзе констатуецца, што становішча на грашовым рынку пагоршылася. Уклады ў банк значна зьніжаны; упалі курсы ўсіх каштоўных папер, зьменніліся залатныя валютныя рэзервы польскага банку.

Далей у справаздачы ўказваецца, што становішча сельскай гаспадаркі як і раней надзвычайна цяжкае. На глядзачы на тое, што сёлетні ўраджай значна меншы, —

дэцы на сельска гаспадарчыя прадукты значна ніжэйшыя, чым у мінулым годзе. Недастатковы прыток крэдытаў падагнуў за сабою рост запавычанасці сельскай гаспадаркі.


Адносна перспектывы на будучыню кон'юктурны інстытут заяўляе, што рост прадукцыі некаторых галін прамысловасці нямінуча спыніцца і ўжо ў бліжэйшы час можна чакаць далейшага згортвання работ прамысловасці ніжэй уароўню, які наглядзіся да сезоннага ажыўленьня.

Узбройваюцца да максымуму

ЛЭНДАН, 24. У ангельскіх палітычных колах зрабіла вялікае ўражаньне паведамленьне аб тым, што Амерыка мае намер пачаць пабудову ваенных суднаў з тым, каб давесці свой ваенны флёт да максымуму, прадуляе жа „ага лёнданскім морскім“ дагаворам. Як

паведамляюць амерыканскі ўрад мяркуе выканаць свой план на працягу 15 год. Мяркуецца пабудаваць цэлы шэраг крэйсераў і пяць авіяносаў. Пабудова крэйсераў абшідзецца амерыканскаму ўраду у 150—200 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў.

Да 5-цігодзьдзя з дня сьмерці тав. ФРУНЗЕ



На здымку: тав. ФРУНЗЕ слушае радыё-перадачу на кантролі станцыі МГСПС

„Далоў урад Брунінг Адозва стачкому БЭРЛІН Скіх мэталістых“

БЭРЛІН, 29. Сьвіння раніца была парада цэнтральнага стачкома камітэту рэвалюцыйнай апазіцыі. На нарадзе абгаварылі становішча, якое створылі дзякуючы здрадніцкай згодзе ключнай паміж профбюрократамі мэталіпрамыслоўцаў і ўрадаўнікам. Стачком зьявіўся дэманстратар мэталістых в адозва, у якім заклікае іх працягваць забаставу. Цэнтральны стачком заклікае змагаючыся мэталістых перада заводамі масавыя забаставы пікетамі і склікаць праўніцтвам рэвалюцыйнай працы сходны рабочых на ўсіх заводах.

Далей адозва яшчэ раз заклікае натрабаваньне рэвалюцыйнай профпазіцыі: „Ві пфэнігаў зьніжэньня зарплаты; 7-мі гадзінны рабочы дзень; 40-гадзінны тыдзень пры захаваньні былога м'ягкі; далоў дыктатуру арбітраж камісіі; за ўраўненьне зарплат рабочых, работніц і рабочае дзі; далоў штрэйкбрахэрства іл-дэмакратаў і фашыстаў; чыя, ускуняце ў шэрагі рэвалюцыйнай профпазіцыі. Прочыню з заводу! Далоў урад пінга!“

Па іх ужо ўдарыць

ПАРЫЖ, 26. На паведамленьні з Вэльгіі, на глядзачы на тое, што дэкрэт аб ліцэнзійках на савецкія варты яшчэ ня быў апублікаваны ў Антверпэнскае мытнае ўпраўленьне ўжо трэцяты дні адмовіла звозе на выгрузку пароходнага вецкім хлебам. У выніку энэрга протэсту зацікаўленай фірмы міністэрства земляробства прадэваліць выгрузку хлеба. Акрамя гэтага гарадзкія ўлады ўстанавілі паведамленьнем аб тым, што ў сувязі з дэкрэтам Савецкага СССР 16 пароходаў з савецкім барам, якія ішлі ў Антверпэн, вярнулі ў Ротэрдам. Будыўні мэрсанта Антверпэна зьявіўся міністэрства земляробства створэства грамадзкіх работ графічным протэстам „супроць ілтых урадам захадаў для ачышчэства земляробства“.

Вышкоўскі знаходзіць „прычыны“ для ўзбро

ПРАГА. За апошнія дні мэта павялілася актывнасць чэха-славацкіх колаў Чэха-Славакіі. Гэтыя павышаныя актывнасці іць у прастай сувязі з наведаньнем Чэха-Славакіі французскім міністрам Фляндэнам—аўтарам копу супроць савецкага акупацыі ў Фрацыі, які зарас вандалі краінах усходняй Эўропы з скаляціць іх эканамічны і палітычны актывнасці блёс.

Асабліва шырока разгорнулася кампанія супроць так званых вецкага дэмінуга.

Антысавецкая кампанія Славакіі не абмяжоўваецца, барацьбой супроць савецкага порту. Чэха-Славакіі ваенны міністр Вышкоўскі, выступіўшы ваеннай камісіі парламанту, ронаў бюджэту ваеннага міністэрства, паміж інымі заявіў: „Варна-палітычнае становішча дазваляе нам замяніць ваеннае абарону дагаварамі“. Вышкоўскі апраўдвае ўзмацненьне ўзброена-палітычнае становішча Чэха-Славакіі тым, што Славакія паражжа „ваеннае басьпека“ з боку Вэнгрыі СССР.

АБРАЦЬ КЛЯСАВА-БАЯЗДОЛЬНЫЯ САВЕТЫ

Чесна ўвязаць падрыхтоўку і перавыбары саветаў з выкананьнем прамфінплэну, з організацыяй магутнага прыліву ў колгасы

Комсамольскія ячэйкі, ва ўсеўзброены сусьтэрэньце падрыхтоўваю і перавыбарчую кампанію саветаў

КОМСАМОЛ ПЕРАВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ СЕЛЬСАВЕТАЎ

Галоўнае, над чым павінны працаваць перавыбары сельсаветаў, заключаецца ва ўзмаценьні кіраўніцтва колгасным рухам. Сельсаветы абавязаны шчыльна падтрымаць і выканаць такія пытаньні ўнутрыколгаснага жыцця, як організацыя сацыяльнай працы, раўмеркаваньне сацыяльна-культурна-бытавога абслугоўваньня колгаснікаў і г. д. Вялікая роля сельсаветаў, асабліва ў сьвязі з ліквідацыяй акруг, павялічэньнем і шматразовам толькі ў сельскай супольнай калектывізацыі, і ў раёнах з не павольнамі кампаніямі. Словам, сельсаветы павінны стаць актыўнымі арганізатарамі ўсяго гаспадарча-палітычнага і сацыяльна-культурнага жыцця вёскі.

Комсамольскія арганізацыі абавязаны прымаць самы актыўны ўдзел у перавыбарчай кампаніі і ўсяляк павялічыць тэрмін змаганьня зладзець новыя задачы ў сваёй рабоце. У гэтым моманце, ня глядзячы на ​​адрозьнічаныя ролі сельсаветаў у гаспадарча-палітычным жыцьці вёскі, перавыбарчая кампанія арганізацыяў і ў рабоце адна невястарчальна, каб тым, паварот нашага саюзу ў перавыбарчы рэканструкцыі сельскай гаспадаркі зараз нямыслимы ўзмаценьні супольнай работы перавыбарчых ячэек з сельсаветамі.

Асабліва надзвычайна слаба выкарыстоўваюць аграмадную армію маладзёна-агактыву, які зваходзіцца ў сельскай рабоце. Кампанія перавыбарчых ячэек на СССР складае 93 тыс., беспартыйнай моладзі — 206 тыс. чалавек. Ячэйкі сла-

ва кіруюць комсамольцамі сельсаветчыкамі. Між тым, значная частка з іх высуцята на кіруючую работу: старшынні сельсаветаў каля 6 тыс., у рэўкомісіях каля 2 тыс., у райвыканкомах — 4 тыс. чалавек і г. д.

Важнейшая задача ячэек заключаецца ў тым, каб, узмацніўшы кіраўніцтва маладзёжным актывам, забясьпечыць усямернае падтрыманьне сельсаветам у справе прыцягненьня шырокіх мас працоўнага сьляніства да іх работы і ўсялякую дапамогу сельсаветам у справе арганізацыі беднаты і батрацтва. Неабходны суровы адпор недаацэньце, якія ёсьць у наасобных зьвешчэньнях саюзу, усяе важнасьці палітычнай арганізацыі беднаты і батрацтва ў вёсцы, як шчоднейшаму праўдзельнаму апарату на практыцы. Работа сельсаветаў ня можа быць ужо зьявіцца без аб'яднаньня вакол іх беднаты і батракоў. Груны беднаты павінны стаць мацнейшай апарата сельсаветам у іх штодзённай гаспадарча-палітычнай рабоце. Комсамольскія арганізацыі павінны пад кіраўніцтвам партыі забясьпечыць такую наставоўку работы груп беднаты, каб іны ня толькі абавязалі непасрэднымі інтарэсамі беднаты, але і спрыялі ўзмаценьню саюзу рабочае клясы і вясковае беднаты з сярэднім сьляніствам, узмаценьню работы сельсаветаў і іх кіраўніцтва колгасным рухам.

Да штодзённай практычнай работы сельсаветаў неабходна шырока прыцягнуць сярэдняю і асабліва колгаснікаў, якія зьяўляюцца моцнай апарата савецкай улады ў вёсцы. Комсамольскім ячэйкам неабходна

правільна расставіць свае сілы па сэкцыях сельсаветаў і прыняць усе меры да ажыўленьня іх дзейнасьці. Работа сэкцыяў, як арганізацыяў, якія забясьпечваюць шырокі ўдзел працоўных мас у савецкім будаўніцтве, павінна быць асабліва разгорнута. У вырашэньні гэтай задачы роля комсамольскіх ячэек вялікая. Арганізуючы работу ў сэкцыях, ячэйкі павінны правіць сваю ініцыятыву і дапамогу сельсаветам літаральна па ўсіх лініях іх штодзённай практычнай дзейнасьці. Асабліва важнае значэньне на даным этапе набывае падрыхтоўка кадры для нізавога савецкага апарату. У прыватнасьці, комсамольскім ячэйкам неабходна забясьпечыць нізавы савецкі апарат кваліфікаваным складам сэкратароў сельсаветаў.

Дапамагаючы сельсаветам у справе ажыццэўленьня павароту тварам да гіганцкіх задач сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі, раічу ачышчаючы іх ад клясава-чужых і прымаваючыхся элемэнтаў і арганізуючы бязьлітасны адпор спробам кулацтва захапіць кіруючую ролю ў сельсаветах, комсамол у вёсцы тым самым будзе вырашаць і задачы павышэньня сваёй клясавай бязьлітаснасьці.

Падрыхтоўка да надыходзячых перавыбарчых сельсаветаў і сама перавыбарчая кампанія павінны правіць для вясковых арганізацыяў нашага саюзу пад знакам узмаценьня ролі комсамоу, яго ініцыятывы і практычнай работы ў нізавых органах савецкай улады.

М. Цяцерын.

Постанова бюро ЦК ЛКСМБ аб удзеле ЛКСМБ у перавыбарах саветаў

1. Выходзячы з таго, што выбары ў саветы будучы праходзіць ва ўмовах абвостранай клясавай барацьбы, калі кулацтва і іншыя капіталістычныя элемэнт аказваюць шалёнае супраціўленьне саціступленьню па ўсім фронце, к лі клясава-варожыя элемэнт будучы імкнуцца пралецьці ў саветы і дэзарганізаваць іх работу, бюро ЦК лічыць, што асноўнай задачай комсамольскай арганізацыі ў надыходзячую справаздачна-перавыбарчую кампанію саветаў зьяўляецца забясьпечаньне кіруючай ролі пролетарыяту ў выбарчай кампаніі і ў саветах, забясьпечаньне такога становішча, калі рабочае кляса, апраўчыма на беднату і колгаснікаў, разам з сярэдняком дала-б рашучы апар клясава-варожым кулацкім вылазкам і абрала такіх саветаў, які былі-б златны арганізаваныя для выкананьня пастаўленай партыйнай задачы сацыялістычнага наступу на капіталістычныя элемэнт гораду і вёскі і ліквідацыі кулацтва як клясы на базе суцэльнай калектывізацыі.
2. У мэтах забясьпечаньня гэтага, комсамольскія арганізацыі павінны пад кіраўніцтвам партыі разьвіць масавую работу сярод працоўнага насельніцтва і моладзі, концентруючы галоўную ўвагу на правядзеньні на вёсцы работы з беднатою і батрацтвам наогул, бядняцкай і батрацкай моладзью ў прыватнасьці, і пролетарыятам і рабочай моладзью ў горадзе, дэбіваючыся такога становішча, каб ні аля мерарпрыемства не праводзілася без напярэдняй падрыхтоўкі да яго рабоча-батрацкае і бядняцкае масы. Неабходна даць рашучы адпор усім тым, хто будзе недаацэньваць значэньне асобнай работы з беднатою, батрацтвам і бядняцка-батрацкай моладзью, расценьваючы гэта, як праўдзельнае правага опартунізму на практыцы.
3. Асабліва ўвага павінна быць зьвернута на правядзеньне справаздачнай кампаніі саветаў. Трэба дабіцца каб справаздачна кампанія саветаў зьяўля-ся-б магутным сродкам для мобілізацыі ўвагі мас на выкананьне вядучага сацыялістычнага заданьня да канца п'яцігодкі закончыць у асноўным калектывізацыю саюзу. Неабходна, каб шляхам разгортваньня жорсткай пролетарскай самактыўкі былі-б выкрыты ўсе балячкі ў рабоце саветаў і знойдзены шляхі для зьнішчэньня іх.
4. У мэтах большай м.білізацыі ўвагі мас працоўнай моладзі навокал зьвязаных з перавыбарамі саветаў задач, правесці агляд удзелу КСМ у рабоце с-саветаў і ў падрыхтоўцы да перавыбарчых. Прапанаваць РК і ячэйкам пры правядзеньні агляду да падрыхтоўкі да перавыбарчых: а) правесці справаздачныя камсамольцаў, членаў с-саветаў, на акрытых комсамольскіх сходах з шырокім прыцягненьнем працоўнай моладзі; б) правесці сходы бядняцкай і батрацкай колгаснай моладзі па с-саветах з абавязаньнем задач, пастаўленых надыходзячай перавыбарчай кампаніяй і абавязаньнем плэну справаздачна-перавыбарчых кампаніяў. Правесці такія-ж сходы і з паста-оўкай дакладу аб рабоце с-саветаў; в) арганізаваць брыгады садзейнічання абральных камісіям, у задачы якіх паставіць аказваньне садзейнічання абральных камісіям ва ўсёй іхняй рабоце і асабліва ў правядзеньні масавай работы; г) правесці раённыя сходы комсамольцаў с-савецкаў з абавязань-

- нем завач надыходзячай перавыбарчай кампаніі і іх ролі;
- д) правесці раённыя канфэрэнцыі батрацкай, бядняцкай, колгаснай і савецкай моладзі (пажадана наасобку) па пытаньні аб перавыбарах у саветах і іх ролі;
 - е) правесці раённыя зьезы „ЛК“.
 5. Па вопыту мінулых перавыбарчых практычных мерапрыемстваў на аказаньне дапамогі вясковым арганізацыям у справаздачна-перавыбарчай кампаніі. Дзеля гэтага прапанаваць мясцовым арганізацыям тэрмінова прапрацаваць практычныя мерапрыемствы на аказаньне дапамогі вясковым арганізацыям у перавыбарах саветаў, скірыстаўшы вопыт мінулых год.
 6. Прапанаваць усім арганізацыям асабліва ўвагу зьявіць на неабходнасьць азнамленьня ўсяго насельніцтва з іструкцыяй і строгім выкананьнем яе.
 8. Лічыць неабходным вылучэньне 200 чал. комсамольцаў, галоўным чынам батракоў, для работы на кіруючых пастох у с-саветах, напярэдняе правядзьці іх праз курсы па дзяржтоўцы, аб чым паставіць пытаньне перад ЦК.
 9. У мэтах забясьпечаньня кіраўніцтва мясцовымі арганізацыямі і аказаньня ім дапамогі ў правядзеньні перавыбарчых саветаў, акрамя арганізацыі сыстэматычнай правяркі удзелу і пасылкі людзей на дапамогу арганізацыі: а) выпусціць брошуру „Удзел комсамоу ў перавыбарах саветаў“; б) выпусціць агляду да ўсёй працоўнай моладзі па пытаньні удзелу ў перавыбарах; в) выпусціць два бюлетэні, характарызуючыя ход удзелу ў перавыбарах (адзін — у сьрэдняе справаздачнай кампаніі і аля-н — у сьрэдняе перавыбарчых); г) дораць рэдакцыі „Чырвонай Зьмены“ арганізаваць спецыяльны выпуск радыё-газэты; д) правесці ўсебеларускую канфэрэнцыю батрацка-бядняцкае моладзі і моладзі савгасаў па пытаньні, зьвязаных з перавыбарчай кампаніяй саветаў.
 10. Бюро ЦК, надаючы асабліва важнае значэньне ролі п'яцігодкі арганізацыі ў перавыбарчай кампаніі саветаў, прапанаваць усім РК і ячэйкам уключыць п'яцігодкі атрады ў практычную працу на перавыбарах саветаў.
 11. Практычны ўдзел п'яцігодкі атрады ў перавыбарчай кампаніі, па вопыту мінулага году, павінны правесці на лініі працёркі наказаў саветаў, узятых у чэ перавыбарчых, і складаньні новых, вывучэньня пазбавленьняў, арганізацыі дзіцячых ясель, агітэмпостраў, правядзеньня канфэрэнцый батрацтва і неарганізаваных і г. д.
 12. Комсамольскія ячэйкі і камітэты павінны забясьпечыць належным кіраўніцтвам удзелу п'яцігодкі арганізацыі ў шэрагу практычных мерапрыемстваў па правядзеньню перавыбарчых саветаў, растульваючы п'яцігодкі клясавую сутнасць перавыбарчых, разьвіваючы ў іх клясавае пачуцьце, павучыць іх распавядаць клясавае ворага і вёсцы з ім барацьбу, узмацняючы гэтым самым клясавае выхаваньне пролетарскай дзевяты.
 13. Абавязь раённыя камітэты арганізаваць у сябе д-кадную справаздачнасьць за ход удзелу ў перавыбарах саветаў, а таксама пазькладна інфармаваць ЦК.
 14. Адкажыць за правядзеньне гэтай кампаніі ўска сьці на тав. Гуткіна.

ПРАРЫЎ НА ПРАРЫВЕ

Нова-Дворскі сельсавет, Самахваляўшчына)

Ня прыходзіцца гаварыць, якую ролю адыгрываюць тэа гаспадарча-палітычнай кампаніі, якія зараз праводзіцца на вёсцы. Кампанія гэтых мюга і кожна з іх носіць рэальна палітычны характар. Добрае выкананьне гэтых кампаніяў залежыць ад таго, як мы арганізуем правядзеньне іх, як арганізуем і абапярэма свае сілы.

Новадворскі сельсавет, а раічы і партыйная ячэйка не падрыхтаваліся па-большавіцку, каб усеўзброены сусьтэрэньце гэтай кампаніі. Не арганізавалі беднаты колгаснікаў — як першую апарата партыі і савецкай улады на вёсцы — аўтарытэты, сельсавет і членаў саюзу.

Партыйная і комсамольская ячэйкі закінулі працу з беднатою, ніякай растлумачальнай працы па калектывізацыі не праводзіць.

Справаздачна колгасу не абгаварвалася напярэдняе на сходах беднаты. Сходы па калектывізацыі праводзіцца без напярэдняй падрыхтоўкі на месцы ў тым ці іншым масальным пункце. А зараз ужо выдзілі два варад і гэтай працы зусім загохла і справаздачна колгасу ашчэ ня слухалі тры вёскі.

Дзень ураджаю і калектывізацыі на сельсавету правалены.

Сельсавет, партыйныя і комсамольскія ячэйкі не старыстали гэтай дэкады для арганізацыі масавага колгаснага прыліву.

Сельсаветам дапушчана груба палітычная памылка ў сэнсе ведаабкладаньня кулацкіх гаспадарчых пры правядзеньні загатоўвак. Сельсавет пашкадаваў кулакоў і даў іх лічбы амаль такіх-ж,

як і сярэдняцім гаспадаркам, што зьяўляецца правым ухілам на практыцы.

Маюцца выпадкі адміністрацыйнага важьму і зацугваньня высылкай у Сібір здатчынаў хлеба — бядняцка-сярэдняціх гаспадарак (вёска Карыюкі, з боку члена камісіі Мачальскага II).

Зразумела, што такое становішча спраў фактычна затрымавае ход выкананьня загатоўвак. На 27 наст-

ляне даўно адсяліся — не дасягвае сваёй мэты ў сэнсе пашырэння азімага кліну і павышэньня ўраджайнасьці.

Асеньныя пасеўная кампанія па сельсавету правіцца самадэбам. Сельсавет і зараз ня мае вестак, наколькі пашырэння азімы клін, як савгас і колгас выканалі свае пасеўныя плэны.

3-я падбайнасьці сельсавету да гэтага часу колгасу і аднаасобнікам не адведзены плошчы пад яравы клін на 1931 г. в прычыны чаго зблевае во вьва сарвоцца.

Некаторыя комуністыя і комсамольцы Новадворскага с.с. уцякаюць са сходаў беднаты

рычніка выкананьне па ўсіх загатоўках складае толькі 32 проц.

Контракцыя азімых культур толькі зараз пачала разгортвацца. На пытаньне, чаму толькі зараз пачынае праводзіць контракцыю, старшыня сельсавету адказаў, што райвыканком толькі зараз прыслаў дагавары па контракцыі. Такім чынам, сельсавет, чакаючы контракцыйных дагавароў, фактычна сарваў кон рактацыю. Праўдзімая контракцыя зараз, калі с-

Прычынай прычын усіх недахопаў працы гэта тое, што партыйная ячэйка недаацэньвае працы сярод беднаты, таму ў с-с. ніякай працы з беднатою не праводзіцца. Пры сельсавете і камітэце ўзаемадапамогі маюцца групы беднаты, але іны не працуюць і ваюгу ніколі ня склікаюцца. Ніводнае гаспадарча-палітычнае пытаньне не абгаварвалася на групах беднаты.

Ц. Б.



ДА ПЕРАВЫБАРАЎ С-САВЕТАЎ НЯ РЫХТУЮЦА

Плешчаніцы, 30 (па тэлефону). Да перавыбарчых у саветы Плешчаніцкага раёна да гэтага часу не падрыхтаваўся.

У Студзёнецкім сельсавете, Касцюковіцкага раёну, вельмі слаба разгортваецца хлеба і бульбазагатоўчая кампанія. Тлумачыцца гэта тым, што старшыня і сэкратар

Працоўныя масы аб перавыбарах нічога ня ведаюць. РК ЛКСМБ не абгаварыў гэтага пытаньня і наогул ня думае ім займацца. Г.

Скрыўляюць клясавую лінію

Сельсавету даюць заданьні вызвадзены ад сельгас. падатку бядняцкай тады як заможнікаў абкла даюць зусім мала.

ВУЗ.

